



ВИТЕБСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАСШЕРОВА



**Установа адукацыі
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава”**

**ФАКУЛЬТЭТ ГУМАНІТАРЫСТЫКІ І МОЎНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ
КАФЕДРА БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА**

Запрашаем вас прыняць удзел у Студзеньскіх рэспубліканскіх
навуковых чытаннях

“Жыццё, аддае Слову”
(памяці кандыдата філалагічных навук дацэнта
Генадзя Антонавіча Арцямёнка)

Дата правядзення:
26 студзеня 2022 года

Месца правядзення:
Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава
Факультэт гуманітарystыкі і моўных камунікацый
г. Віцебск, пр. Маскоўскі, 33

Правядзенне навуковых чытанняў плануецца ў анлайн-фармаце. Да ўдзелу запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, навукова-педагагічныя работнікі, настаўнікі, аспіранты і магістранты.

Праблемнае поле навуковых чытанняў:

- Беларуская мова як этнакультурны феномен у сінхраніі і дыяхраніі.
- Агульнаацыянальныя і рэгіянальныя моўныя працэсы ў камунікатыўнай прасторы Беларусі.
- Сучасныя праблемы этналінгвістыкі, лінгвакраіназнаўства і лінгвакультуралогіі.
- Мова і стыль мастацкай літаратуры і сродкаў масавай інфармацыі.
- Беларускі літаратурны працэс: гісторыя, сучаснасць, перспектывы.
- Жанрава-стылёвыя тэндэнцыі сучаснай літаратуры.
- Практычныя аспекты выкладання беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ і ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.

Рабочыя мовы беларуская, руская.

Для ўдзелу неабходна да **20 студзеня 2022 года** падаць заяўку на e-mail **vitkanf21@rambler.ru** (гл. *Узор афармлення заяўкі*)

Па выніках правядзення навуковых чытанняў будзе падрыхтаваны зборнік матэрыялаў у электронным фармаце, які будзе размешчаны ў адкрытым доступе ў электроннай бібліятэцы ВДУ імя П.М. Машэрава, а таксама разасланы ўдзельнікам.

Матэрыялы дакладаў неабходна даслаць да 31 студзеня 2022 года.

Удзел у канферэнцыі і публікацыя электроннага зборніка матэрыялаў бясплатныя.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў

Тэкст даклада аб'ёмам да 4 старонак фармату А4 набіраецца ў тэкставым рэдактары Microsoft Word з расшырэннем .doc (.docx) або .rtf.

Міжрадкавы інтэрвал – адзінарны; усе палі – 25 мм; абзац – 1,25; шрыфт – Times New Roman.

Для асноўнага тэксту ўжываецца кегль 14 пт, для літаратуры – 12 пт. Ілюстрацыйны матэрыял друкуецца курсівам, пры неабходнасці выдзяляецца тлустым шрыфтам. Схемы, табліцы, малюнкi ўстаўляюцца ў тэкст.

На першым радку злева друкуюцца ініцыялы і прозвішча аўтара (аўтараў) і ў круглых дужках – назва ўстановы, у якой падрыхтаваны даклад, праз радок вялікімі літарамі ўказваецца назва даклада.

Праз радок друкуюцца ключавыя словы. Словазлучэнне “Ключавыя словы:” выдзяляецца тлустым шрыфтам, курсівам; для ключавых слоў – шрыфт светлы, прамы. Рэкамендаваная колькасць – 5 – 7 слоў.

Тэкст друкуецца праз радок. Спасылкі ў тэксце на літаратуру афармляюцца ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы ў спісе літаратуры і нумара старонкі, напрыклад: [1, с. 55]. Спіс літаратуры друкуецца праз радок пасля тэксту ў алфавітным парадку (гл. *Узор афармлення матэрыялаў*).

Узор афармлення матэрыялаў:

С.М. Лясовіч (Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)

НАЗВА ДАКЛАДА

Ключавыя словы: ..., ..., ..., ...,

Тэкст.....
.....
.....

Літаратура

1. Лукашанец, А.А. Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі : развіццё сістэмы і праблемы функцыянавання / А.А. Лукашанец. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 396 с.

Узор афармлення заяўкі:

Заяўка
на ўдзел у Студзеньскіх рэспубліканскіх навуковых чытаннях
“Жыццё, аддае Слово”
(памяці кандыдата філалагічных навук дацэнта
Генадзя Антонавіча Арцямёнка)

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(ў)
2. Месца работы
3. Пасада
4. Вучоная ступень, званне
5. Назва даклада
6. Адрас дакладчыка
7. Тэлефон
8. E-mail
9. Дата

Адрас аргкамітэта:

Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, факультэт гуманітарны і моўных камунікацый, Маскоўскі пр-т, д. 33, п. 609; 210038, г. Віцебск, Віцебская вобласць, Рэспубліка Беларусь.

Тэлефон: (8-0212) 37-09-13.

Каардынатары канферэнцыі:

Мартынкевіч Святлана Васільеўна – загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат педагагічных навук. Тэл. +375 33 696-14-46 (МТС).

Дзядова Алена Сяргеёўна – дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук. Тэл. +375 29 295-64-97 (МТС).

Зіманскі Вадзім Элдаравіч – дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук. Тэл. +375 29 241-61-75 (МТС).